

слойнікі фіксують такія білзікі па значенні тэрміны, як *устройства, прылада, прыстасаванне, механізм, апарат* (тэхн.); *высечка, высяканне, вырубка, вырубанне* (лесатэхн.) і інш. Асноўныя прычыны з'яўлення сіонімаў, дублетаў і варыянтаў у тэрміналогіі — гэта тэрміналагізацыя агульнаўжывальнай лексікі, адначасовае выкарыстанне тэрміна нацыянальнай мовы і запазычанага, інтэрнацыяналізацыя тэрміналогіі і інш.

Адсутнасць эмацыянальнасці і экспрэсіўнасці — адно з найважнейшых патрабаваній да тэрміна, пры гэтым некаторыя тэрміны ўтрымліваюць пўную вобразнасць, метафарычнасць: *жодуты карлік, белы гігант* (астран.); *мяккі знак, глухі зычны* (лінгвіст.); *крапка кітепнення* (фіз.).

Важным патрабаваннем, якому павінен адпавядаць “ідэалны тэрмін”, з’яўляецца кароткасць. Аднак на практицы большую частку тэрмінаў складаюць тэрміны-словазлучэнні, многія з якіх характарызуюцца шматслоўнасцю. Гэты недахоп мае аб’ектыўную прычыну — неабходнасць дэталізацыі паняцця. Неабходна зазначыць, што канкрэтызацыя паняцця і адначасова захаванне кароткасці тэрміна — задача надзвычай складаная, аднак існуюць шляхі яе вырашэння: семантычная кандэнсацыя; выкарыстанне складаных слоў і абрэвіатур і інш. Разам з тым, патрабаванне кароткасці можа супярэчыць патрабаванням дакладнасці і сістэмнасці [4].

Тэрміналогія пўнай навукі не проста сукупнасць тэрмінаў, а, перш за ёсё, сістэма. Сістэмнасць тэрміна — гэта яго суднесеннасць з сістэмай паняццяў пўнай сферы. Прынцыповае значэнне тут мае адзінае афармленне тэрмінаў, выкарыстанне тыповых словаўтваральных мадэляў у межах тэрмінасістэмы, адпаведнасць тэрміна зместу паняцця і мовным нормам.

У ліку патрабаванняў, якія прад’яўляюць да тэрміна, называюць і адпаведнасць яго арфаэпічным, арфаграфічным, лексічным, словаўтваральным, граматычным нормам мовы. У апошній дзесяццігоддзі было шмат дыскусій аб прынцыпах утворэння тэрмінаў у нацыянальных тэрміналогіях. Сучасная навука вылучае наступныя прынцыпы, звязаныя з мовным афармленнем тэрміна: прынцып выкарыстання ўласных мовных сродкаў; прынцып выкарыстання запазычаных элементаў; прынцып уліку традыцыйнага утворэння і выкарыстання тэрмінаў; прынцып уліку заканамернасцей мовы. Відавочна, што названыя прынцыпы ў пўнай ступені супярэчачы одзін аднаму, што выклікае неабходнасць выяўлення іх узаемусувязей і ўзаемазалежнасці. З другога боку, А. А. Рэфармацкі лічыў, што ідэалны тэрмін павінен быць інтэрнацыянальным (грэка-лацінскім), і прыхільнікі гэтага тэзісу ёсць і сёння.

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОИЗДАНИЯ

Такім чынам, абавязковымі патрабаваннямі да тэрміна можна лічыць дэфінітыўнасць, дакладнасць і сістэмнасць. Астатнія патрабаванні (адназначнасць, адсутнасць сіноімаў, кароткасць, адпаведнасць мовным нормам, адсутнасць эмацыяльнасці і экспрэсіўнасці) з’яўляюцца пажаданымі, але не абавязковымі, тым болей што яны ў пэўнай меры супярэччаць адно аднаму.

Літаратура

1. Лантюкова, Н. Н. Термин: определение понятия и его существенные признаки / Н. Н. Лантюкова, О. В. Загоровская, Т. А. Литвинова. — Воронеж, 2013.
2. Суперанская, А. В. Общая терминология: вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. — М.: Либроком, 2012.
3. Шелов, С. Д. Термин. Терминология: Терминологические определения / С. Д. Шелов. — СПб: Филол. фак. СПбГУ, 2003.
4. Даниленко, В. П. Русская терминология: опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. — М.: Наука, 1997.

УДК 821.161.3 У. Караткевіч, Л. Рублеўская

Н. В. Заяц, дац., канд. філал. навук
(БДПУ, г. Мінск)

РЭЦЭПЦІЯ МІФА ПРА АРФЕЯ І ЭЎРЫДЫКУ Ў ТВОРАХ У. КАРАТКЕВІЧА І Л. РУБЛЕЎСКАЙ

Надзвычай папулярным і шырокая распаўсюджаным у єўрапейскай літаратуры з’яўляецца сюжэт пра Арфея і Эўрыдыку. Неспадзяваная смерць каханай жонкі, наведванне героям Тартара, згода ўражаных яго спевамі Аіда і Персефоні адпусціць памерлую, парушэнне забароны азіраца, канчатковая страта Эўрыдыкі... У гэтай гісторыі трагічна гахання закладзены вялізны патэнцыял для творчых інтэрпретацый.

Арыгінальную мастацкую версію міфа пра Арфея і Эўрыдыку прапанаваў У. Караткевіч у аповесці “Ладдзя Роспачы” (1968). Беларускі пісьменнік відавочна адпавядаў на антычную легенду, запазычыўшы некаторыя характарыстыкі галоўнага героя (Гервасій Выліваха — рагачоўскі Арфей, песня якога пад акампанемент лютні можа рабіць пуды), а таксама асноўны матыў (падарожжа ў замагільны свет і вяртанне на зямлю), які адчуў сур’ённую трансформацыю. Па-першае, Гервасій спускаецца ў пекла не па ўласным жаданні, а па выраку Смерці; па-другое, ён не ідзе ў апраметную выратоўваць каханую, а выпадкова знаходзіць сваю Эўрыдыку-Бярозку там; па-трэцяе, герой не ўлагоджвае гаспаданню падземнага царства, не імкнецца

ца яе расчуліць, а паводзіць сябе дзёрзка, рызыкуе, кіруеца ўласным правілам “Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, — і тады пераможаш” [3, с. 191]. Па-чацвёргас, Выліваха сапраўды перамагае: выводзіць Біроузку і сваіх новых таварышаў на зямлю, парушаючы спрадвечны парадак рэчаў. Такое, кардынальна супрацьлеглае арыгіналу, вырашэнне калізіі абумоўлена мастацкай звышзадачай не толькі аповесці, але і ўсяго Каараткевічавага плёну: намаляваць якасна адрозны ад традыцыйнага вобраз беларуса. Рамантык і літаратурны бунтар У. Каараткевіч, як вядома, праз уздзенне палемічных вобразаў суадыннікаў, актуалізаць герайчныя старонак мінулага—стварэнне свайго роду альтэрнатyўнай нацыянальнай гісторыі — разбураў стэрэатыпны ўяўленні пра беларускі народ як занядбаны і пагарджаны, руйнаваў выпрацаваныя паяндрэнкамі “каноны”. Ім-кнучыся сцвердзіць права беларуса вяршиць свой лёс, пісьменнік адмовіўся ад следавання першакрыніцы. Новы фінал легенды пра паход у іншасвет падпарадкованы аптымістычнай інтэнцыі: калі герой змог перамагчы саму Смерць, то іншыя, нават вельмі складаныя і балючыя, проблемы варта разглядаць як часовыя і вырашальныя.

Па-своему пераасэнсоўвае У. Каараткевіч эпізод пераправы праз мёртвае мора (у міфалогіі — рака Стыкс). Гервасій адмаўляеца плаціць, падбіае да таго ж іншых гаротнікаў з ладзі Роспачы, як і Арфей, “разлічваеца” песні. Калі ў першакрыніцы Харон заслушаўся непараўнальнай ігрой музыкі на кіфары і не заўважыў, як перавёз яго — жывога — у царства мёртвых, то ў “Ладдзі Роспачы” песня выклікала ў Перавозчыку гарачыя слёзы ачышчэння і выкуплення граху здрады. Ён, некалі палачаны па імені Шолах, прызнаўся, што дапамог кіёўскому князю Уладзіміру ўзвайці ў Полацк, а ў выніку — учыніць забойства Рагвалода і яго синоў, здзек з Рагнеды. Песня абудзіла памяць і сумленне Перавозчыку, вярнула яму зрок: “І Выліваха ўбачыў, што з-пад плесні на вачніцах Перавозчыку пакаціліся раптам слёзы. Яны, відаць, былі вельмі пякучыя, бо спалілі і знішчылі плеснё. И з-пад яе з’явіліся раптам вочы, сплоханыя жудаснай величчу гэтага ржавага мора.

Сінія” [3, с. 178].

У аповесці такім чынам маніфестуеца вялікая сіла і высокая місія мастацтва, што карэллюе з прэзідэнтным тэкстом. Уся творчасць У. Каараткевіча, варта заўважыць, падпарадкована служэнню падобнай місіі: ачышчаць душы чытачоў ад “плесні” нацыянальнай слепаты, бязмоўя і бяспамяцтва.

На назіранні рускай даследчыцы А. Гняздзілавай, дзякуючы міфу пра Арфея ў культуры XX стагоддзя “актуалізующа проблемы

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНІГІОНЗДАННЯ

мастацкай творчасці, псаходзіць творчай асобы, даследуеца феномен Паэта, а таксама разглядаюча такія экзістэнцыяльныя катэгорыі, як адзінота, каханне, смерць” [1, с. 3]. Калі ўлічваць вопыт засвяення гэтага міфа нашымі пісьменнікамі, у прыватнасці У. Каараткевічам, то да пералічанага шэрага варта дадаць нетрадыцыйную для іншых літаратур, але актуальную для беларускай праблему нацыянальнай самапрезентацыі: Арфей-беларус у “Ладдзі Роспачы” пазіцыянуе сябе героям, а не ахвайрай, пераможцам, а не пераможаным.

Айчыннае слоўнае мастацтва XXI стагоддзя таксама прадстаўлена творамі, дзе ажыццяўляеца эцэпція сюжэта-архетыпа. Так, Л. Рублеўская ў апавяданні “Арфей і Эўрыдыка” з кнігі “Старасвецкія міфы горада Б*” (2002) услед за У. Каараткевічам апелюе ад класічнага сюжэта. Як і ў іншых творах зборніка, сувязь з міфам пазначаеца ў самой назве і невялікім уступе — пераказе зместу легендарнай гісторыі. Новыя Арфей і Эўрыдыка жывуць у беларускім мясточку XIX стагоддзя і не выглядаюць моцна закаханымі, бо паміж імі існуе канфлікт інтэрэсаў і каштоўнасцей. Выпускніца прыватнага пансіёна Ксения Чычаловіч марыць аб “высокім”, апантанай тэатрам, а яе жаніх Стась Гарбузак, сын уладальніка піаварні, мае прыземлена-мішчанскія планы на будучыно.

Твор упісваеца ў нацыянальную традыцыю засвяення антычнай спадчыны, запачаткованую паэмамі “Тарас на Парнасе” і “Энеіда навыварат”, — праз травестацыю і бурлеск. Героі “пераапранаоцца” ў простых смяротных, спускаючы на зямлю, вырашаючы по-бытавыя пытанні. Іранічная манера аповеду, тонкі гумар, гульня са словамі і сінсамі, спалучэнне лексікі рознай стылістычнай прыналежнасці працаючы на зняжэнне пафасу, уласцівага першакрыніцы. Вось як Л. Рублеўская абыгryвае ключавы матыў: mestachkovi Arfey спускаеца ў апраметную, якой выступае тэатральная грымёрка. “Ксенечку трэба было ратаваць з небяспечнага пачварнага царства гастрольнага тэатра.

У маленькім пыльным пакойчыку-грымёрнай Дэздэмона спалохана ўтлядалася ў заседжанае мухамі листэрка. У цымянным скеле адлюстравалася светлая палоска прыадчиненых дзвярэй, пасля мажная постаянь піавара...” [4, с. 263–264]. Менавіта тут Стась выканай сваю “песню”-мару пра бестурботнае жыщё ў антуражы нямецкага фартэпіяна, саксонскіх парцэльянавых сервізau, шакаладных тартоў і мігдалу ў цукры. Эўрыдыка-Ксения паддалася на спакусу і пайшла за сваім “выбáўцам”, аднак з самнамбулічнага стану яе вывела “парушэнне дамовы” — абяцанне Стася называць новы сорт піва “Ксенечка”, а та-

кога прыніжэння служка Мельпамены дапусціць не магла. Такім чынам, схема міфа рэалізуеца дакладна: каханая Гарбузака назаўсёды застаецца ў царстве “небяспечным і нязведенным, дзе людзі зникаюць, як у багне, і якое не адпускае ад сябе ахвяр, як не адпускае багна...” [4, с. 265]. Для Стася ж яе зінкненне не стала трагедый — праз год пілавар ажаніўся. “Як склаўся далейшы лёс Ксеніі Чычаловіч, мы не ведаем, як нельга ведаць таямніц іншага свету” [4, с. 266].

Падобны спосаб рэцэпцыі даследчыца А. Зезолевіч трапна называ-ла “гратэскнай транскрыпцый міфа” [2]. Сапраўды, у апавяданні праз гратэск — кантраснае спалучэнне рэалнага і міфалагічнага, праудападобнага і карыкатурнага — абагульняеца і завастраеца жыщчёвая сітуацыя, што прэтэндуе на тое, каб успрымацца як тыповая. Верагодна, гэта і мела на мэце пісьменніца, ствараючы “Старасвецкія міфи горада Б*” — аповеды пра звычайных людзей, дзе б і каля яны ні жылі.

Такім чынам, гісторыя пра Арфея і Эўрыдыку атрымала ары-гінальную мастацкую інтэрпрэтацыю ў творах У. Каараткевіча і Л. Рублеўскай. Праз асынаванне старажытнага міфа кожны з аўтараў выявіў адметную мастацкую ідзюю, тэматычна і праблемна на разнастайў уласны творчы набытак, папоўніў скаронку нацыянальнай літаратуры.

Літаратура

1. Гнездилова, Е. В. Міф об Орфее в литературе первой половины XX века (Р. М. Рильке, Ж. Кокто, Ж. Ануй, Т. Уильямс) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 [Электронный ресурс] / Е. В. Гнездилова / Моск. гос. ун.-т. — М., 2006. — 27 с. // Человек и наука. — Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/mif-ot-orfee-v-literature-pervoy-poloviny-xx-veka>. — Дата доступа: 27.08.2021.

2. Зезолевич, А. В. “Орфей и Эвридида” Л. Рублевской: гротескная транскрипция мифа [Электронный ресурс] / А. В. Зезолевич // Славянская літаратуры ў кантэксле сусветнай : матэрыялы Х Міжнароднага канф., Мінск, 6–8 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2011. — С. 142–149 // Электронная бібліотека ГрГУ им. Я. Купалы. — Режим доступа: <https://elib.grsu.by/doc/20263>. — Дата доступа: 27.08.2021.

3. Каараткевіч, У. Збор твораў : у 25 т. / У. Каараткевіч. — Мінск : Маст. літ., 2012–2019. — Т. 5 : Легенды. Наведа. Паэма. Аповесць : 1960–1972 ; падрыхт. тэкстаў і камент. П. Жаўняровіча і Л. Вераб’я ; рэд. тома В. Іўчанкаў. — 2013. — 541 с.

4. Рублеўская, Л. Ночы на Плябанскіх млынах : раман, аповесць, апавяданні / Л. Рублеўская. — Мінск : Маст. літ., 2013. — 526 с.

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС.

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОИЗДАНИЯ

УДК 821.161.3

Л. У. Іконнікава, канд. філал. навук
(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск)

ФАРС У СУЧАСНай БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІ

Развіццё літаратуранага мастацтва — працэс не толькі імклівы і паслядоўны, але і шмат у чым цыклічны. Сучасная беларуская драматургія харэгізуеца наяўнасцю жанравых форм, якія рэдка сустрэкаліся ў літаратуры XX стагоддзя, аднак былі папулярнымі ў перыяд Сярэднявечча. Сярод такіх жанраў містэрыя і фарс.

Фарс з пачатку сваіго ўзінкнення меў на мэце крытыку і высмея-ванне феадалаў, бюргераў і вышэйшае саслоўе. Такая сацыяльная крытыка адыграла важную ролю ў нараджэнні фарсу як тэатральнага жанру. У асаблівіх тып можна вылучыць фарсавыя прадстаўленні, у якіх ствараліся пароды на царкву і яе дагматы.

Вызначэнне жанру твора як фарс дае пэўныя кірункі да інтэрпрэтацыі твора, таму што фарс судансіца з камедыным жанрам. Даволі часта ён мае выгляд аў'яднання розных камічных сцэн, заснаваных на дынамічным дзеянні. Нярэдка камічныя фрагменты спалаuchaюцца ў творы з элементамі палітычнай, ма-ральняй або сацыяльнай сатыры. Калі, аднак, сярэдневяковыя, рэнесансныя або класіцыстычныя фарсавыя творы будаваліся хутчай на дробных канфліктах, мелі праявы жарту ці эффекты карыкатуры і гратэску, а асноўнай іх мэтай было выклікаць смех гледачоў, то сучасная п'еса, якая судансіца з гэтым жанрам, імкнецца да пашырэння гэтых функцый.

У фарсе даволі часта адсутнічаюць індывідуалізаваныя вобразы, затое ёсць персанажы-маскі: хітры слуга, сварлівая няправільная жонка, лекар-шарлатан, студэнт. У гэтых адносінах даволі класічным выглядае фарс В. Гапеевай “Кардыаграма: гісторыя адной нязгоды” (2011). Гэта п'еса пра каханне, пра пастаянныя спрэчкі розуму і сэрца, пра пошуки кампрамісу паміж пачуццямі і рацыяналізмам. Аўтарка імкнецца адказаць на пытанне, што ж павінна выконваць вядучую ролю ў жыцці чалавека: адчуванні, эмоцыі і паміненні сэрца ці рацыяналычны разлік?

П'еса “Кардыаграма: гісторыя адной нязгоды” ўяўляе сабой невялікія фрагменты-сцэнкі, якія пераносяць чытача (гледача) у розных месцах, такім чынам прасторовая арганізацыя твора адкрытая, не заключаная ў рамкі адзінствам месца дзеяння. У фарсе